

Умовы падпіскі:

На 1 м-ч 30 к.; на 3 м-цы—2 р. 60 к.; на 6 м-цаў—5 р.; на 1 год—9 р. 75 к.

Змяненне адрасу: вясцовага—10 к., іншага—20 кал.

Падпіска і абслугоўванне: У Гал. Канторы газ. (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дз. Бял. Дзям. Выдавцтва і ва ўсіх паштовых РАДАКЦЫЯ—Г. МЕНС

1928 г. А. Д. П. И. Г. Р. А. Д.

Універсітэцкая Набережная 7/3

Фундамент, бібліотека і кн. Г. о. о.

Універсітэцкае выд-ва-д-ек. /38.1./

ЗАЗДА

тычнае партыі (Сольшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантора
1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дз. тэлефон № 10-74. 2) Сэкрэтар рэдакцыі—ад 12 да 2-го гадз. дз. тэлеф. № 8-19. 3) Начн. рэдактар (друкарня) ад 6 гадз. веч. тэл. № 8-42.

Кантора Г. л. Кантона Кантора абслугоўвае падпіскі тэл. № 781.

Год выдання дванаццаты.

ЧАЦЬВЕР, 12 КРАСАВІКА 1928 г. № 87 (2994) Кашт асобнага нумару ўсёды 5 кал.

СЕННЯ У НУМАРЫ

З Японіі паведамляюць аб арышце звыш 1000 камуністых, абвешчанага ў „камуністычнай змове“. — Французскі друк занепакоены актывінасцю Мусаліні.

Крытычнае становішча гуты Домбала ў Барысаве. — Новая электрастанцыя ў Беларусі. — Ад'езд прадаўнікоў БССР на сесію ЦВК СССР. — Наркамгандаль знізіў цану на цэглу. — 20 мільёнаў рублёў на мясцовую гаспадарку БССР.

АРТЫКУЛЫ:

Аб культпрацы сярод рабочых прыватных прадпрыемстваў (перадавая). — За адзінства рэвалюцыйнага руху ў Зах. Украіне. — У Польшчы (нарис Ільві Эренбурга. Працяг.)

АБ КУЛЬТПРАЦЫ СЯРОД РАБОЧЫХ ПРЫВАТНЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАУ

Умовы працы рабочых, якія працуюць на прыватных прадпрыемствах, падгаджаны і складаны. Іх раскіданасць на асобных дробных прадпрыемствах з нязначнай колькасцю рабочых, залежнасць ад прадпрыемцы, назвычайна ўскладняюць правядзенне сярод гэтай катэгорыі рабочых масавай і культурна-асветнай працы. Важнае ж не і недаходнасць захаваць правільную класавую ўстаноўку відавочны, «прымаючы пад увагу невыстарацальнае выгульненне ў рабоце сярод рабочых прыватных прадпрыемстваў класавы саманачуццальнасці. І зусім вразумела, што асабным стрыжнем усёй правадымаў як партыяй, так прафсаюзаў і палітасветнымі ўстановамі культурна-масавай працы павінна быць класовае выхаванне рабочых гэтай катэгорыі, «выгульненне існуючых супярэчнасцей паміж рабочымі і прадпрыемствамі». Такую асабную дырэктыву ў культпрацы сярод рабочых прыватных прадпрыемстваў даў сакратарыят ЦК КП(б)Б, дзе гэта пытанне гэтымі днямі разглядалася. У працягу мінулай зімы сляхі-такіх вынікаў гэтай працы мы наблізілі і цанер.

набывае вельмі адназначнае значэнне. Правільна праведзеная падрыхтоўка прафесіянальнага і культурнага актыву неасродна з асяроддзем рабочых прыватных прадпрыемстваў, яго кваліфікаванне абумовіць і чарговы крок — выгульненне на прафсаюзную працу, у кааперацыю ў якасці ўпоўнаважанага і ў працу секцыі гарсаветаў і т. д. Аб тым, наколькі гэта карысна ў справе класовага выхавання рабочых прыватных прадпрыемстваў — гавараць на трэба — яго відавочна.

Трэба толькі, каб адпаведныя арганізацыі аднесліся да гэтай справы належным чынам. Само сабою вразумела, што такіх элементаў культурна-асветнай працы: як газеты, кнігі, гурткі, лекцыі, ліквідацыя нялітэмнасцей, цанер як асаблівая экскурсіі, спорт набываюць асаблівае ўвагі да сябе і павінны быць поўнасьцю выкарыстаны. Агульным, прафесіянальным, класным бібліятэчкі павінны вылучыць спецыяльныя бібліятэчкі-варакоўкі, арганізаваць кніганаштва з тым, каб максімальна наблізіць

Разгром рэвалюцыйнага руху ў Японіі

Арыштавана больш тысячы камуністых

Роспуск левых арганізацый

Вобыскі і арышты ў радзе гарадоў

ТОКІЁ, 10. Агенцтва «Сімбун-Рэнга» паведамляе: «Сёння адменена забарона перадаваць за граніцу паведамленні наконт камуністычнай змовы выкрытай паліцыяй 15 сакавіка. Прозьвішчы арыштаваных па гэтай справе яшчэ не апублікаваны аднак вядома, што агульная колькасць арыштаваных перавышае тысячы. У паведамленні паліцыйскай управы Токіё гаворыцца аб патаёмнай камуністычнай канфэрэнцыі, якая адбылася ў Гасіцы ў снежні 1926 году. Канфэрэнцыя адбылася пад выглядам нарады дырэкцыі і служачых электрычнай кампаніі і ўзбудзіла падазрэнні паліцыі. Аднак, паліцыя атрымала ў свае рукі канкрэтны аб'яваўчы матэрыял толькі ў часе

перадвыбарчай кампаніі ў лютым у 1927 годзе, калі па ўсёй краіне распаўсюджаны рэвалюцыйныя плякаты і лістоўкі. Вобыскі і арышты зроблены таксама ў гарадох Осака, Кіото, Нагойя і інш. У выніку, у бялетэні паліцыйскай справы значаюцца, што камуністычны рух у Японіі атрымаў штуршок вясною 1927 году ў момант павароту камуністычных лідэраў з СССР, дзе яны вывучалі тактыку Камінтэрна. Тады-ж японская кампарт была рэарганізавана па маскоўскім узору. Выкрытыя паліцыйскай арганізацыя пабудаваны па ўзоры партый Камінтэрна. На чале руху стаялі студэнты і прафесары, арганізаваныя фракцыі».

„Апазыцыя“ хваліць

ТОКІЁ, 10. Урад распусціў левую „рабоча-салянскаю партыю“, левы саюз моладзі і левы аб'яднанне прафсаюзаў. Лідэр апазыцыйнай „каномітэцыйна-дэмакратычнай партыі“ заявіў, што „роспуск гэтых крайніх арганізацый, звязаных з Камінтэрнам, з'яўляецца натуральным“.

Паўстанне ў Венэцуэле

НЬЮ-ЁРК, 10. Як паведамляе агенцтва „Асоцыяйтэд Прэс“ з Каракасы (галоўны горад паўднёва-амерыканскай рэспублікі Венэцуэлы), адзіна з батальёнаў урадавых войск далучыўся да выступіўшых супроць прэзідэнта паўстанцкіх атрэдзў, якія складаюцца, галоўным чынам, з студэнтаў. Паўстанцы напалі на казармы урадавых войск, але ўраду ўдалося паўстанне пралічыць.

Французскі друк аб няўдалых пасяганьнях на савецкае золата

ПАРЫЖ, 10. Французскія газетны паведамляюць аб адпраўні з Злучаных Штатаў савецкага золата без кампартараў.

Толькі „Суар“ агалашае з гэтага поведу артыкул, у якім зазначае, што факт вывазу лаводзіць адмоўна адлюстравана ў Злучаных Штатаў да прэтэнзій французскага банку.

Падкрэсьліўшы далей, што падобныя прэтэнзіі з боку французскага банку пасля прызначэння СССР бясспасэнны, газета піша: «У даным выпадку мы прысутнічам пры адным з бясспасэнных мапураў, накіраваных супроць развіцця СССР, ганяльваю дзейнасць якога хацелі-б паралізаваць, каб дэмагма разрухі ў гэтым краі».

Трэба думаць, што Злучаныя Штаты не адважыліся на гэты раз далучыцца да гэтага мапура, бо яны не палічыліся з прэтэнзіямі французскага банку».

Насконі на кампартыю церпяць няўдачу

Белы тэрор

Расстрэл чыгуначнікаў у Індыі

Арышт тав. Шулера

ЛЕНДАН, 10. Рабочы друк перадае паведамленне аб расстрэле бастуючых чыгуначнікаў у Індыі (сходняя Індыя). Паліцыя забіла пяць забастоўшчыкаў і параніла 35, адпраўля без папарэджання агонь на мірных рабочых шэстах.

Правакацыйным дзеянні паліцыі выклікалі ў Індыі бур'янастасць. У сучасны момант у Індыі бастуюць 20.000 чыгуначнікаў, 6.000 чыгуначных аб'явілі забастоўку—свая паліцыя чыгуначнікаў.

Бомбы супроць жанчын

НЬЮ-ЁРК, 10. На чыной з капальняў у Пенсільваніі група жонкаў гарнякоў, у ліку якіх 40, імкнулася не дапусціць рабочых у каляны, з прычыны таго, што кампанія не прымае на працу членаў саюзу гарнякоў. Прыватная паліцыя, якая ўтрымліваецца кампаніяй, пусціла ў ход супроць жанчын газавыя бомбы.

ПАРЫЖ, 10. Агенцтва «Гавас» паведамляе: «Паліцыя арыштавала аўстрыйскага грамадзяніна Шулера, які выгульнецца сакратаром Камуністычнага Інтэрнацыяналу і дэлегатам Выканкому Камінтэрна ў Маскве, у той момант, калі Шулер пакідаў аэрын сход у Сэн-Дэні. Паліцыйскія адвадзі яго ў паліцыйскі камісарыят. За ім ішлі каля сотні камуністых, якіх бая песьнеху спрабавалі вызваліць Шулера. Дастаўлены ў замежны адзел паліцыйскай прафэктурны, арыштаваны назваў сябе. Пры ім быў нашпарт, выданы аўстрыйскім консульствам у Маскве 16-га жніўня 1927 году, з візай на ўезд у Францыю, данаю ў Вене 28-га кастрычніка 1927 году, а таксама з нямецкаю і бельгійскаю транзітнымі візамі».

ПАРЫЖ, 11. Агенцтва «Гавас» паведамляе: «Аўстрыйскі камуніст Шулер, якому было загадана пакінуць межы Францыі ічора выехаў у кі-

„Палітыка Мусаліні набліжае эўрапейскі крызіс“

ПАРЫЖ, 10. Французскі друк вельмі вярвова рэагуе на дыпламатычны актывінасць Мусаліні, якая праяўляецца ў апошні час. Ліберальная „Суар“, падкрэсьліваючы, што рымскія дыпламатычны перамовы маюць на мэце або ўтварэнне міжнароднай фашыскай лігі, або павышэнне міжнароднага статусу Італіі, або павышэнне статусу Італіі, Ваўгарыі, Румыніі, Венгрыі, Грэцыі і Турцыі супроць Чэхаславакіі, Югаславіі і Аўстрыі дзіліцца, як Залескі адзначае, пэўны пераможны аб Італіі-польскай згодзе, якая дазволіла прывадаць Польшчу да канфілікту з Францыяй і па белгійскім саюзнікам.

Тую-ж думку выказвае лева-буржуазная „Котыд'ён“. Орган рэдыкацыі „Дэ Вуа“ бачыць у палітыцы Мусаліні, які імкнецца падпарадкаваць уласны Італіі некаторыя дзяржавы, пэнасіродную пагрозу эўрапейскаму статус-кво і міру. Газета „Рюмер“, прыпісваючы Мусаліні плян утварэння саюзу Італіі, Ваўгарыі, Румыніі, Венгрыі, Грэцыі і Турцыі супроць Чэхаславакіі, Югаславіі і Аўстрыі дзіліцца, як Залескі адзначае, пэўны пераможны аб Італіі-польскай згодзе, якая дазволіла прывадаць Польшчу да канфілікту з Францыяй і па белгійскім саюзнікам.

Падпалы ладзілі прамыслоўцы

ВЕНА, 10. Як паведамляюць з Аты, збодай дня ў Грэцыі выбухнула складальныя выкрыпціі вакошт галіцэў, якія рабіліся ўласнымі застраха ванае маюнасці з мэтай атрымання выдатковай прэміі. Уласнікі карысталіся для гэтага бандай падпальшчыкаў. Гэты

факт вымушава цанер прызнаць і грэцкая паліцыя. (Як вядома, рэакцыяныя колы Іхвуаісі прапісваць гэтыя вакошт камуністам). На чутках, па арганізацыі падпалаў маюць дачыненне іношні асобы, якія іграюць выдатную грэмажкую ролю ў Грэцыі.

Тэрор фашысцкага ўраду ў Польшчы



применяв. І апошні момант, гэта прапаганда нацыянальнае палітыкі кампарты ў гэтых пластох рабочае класны. Трэба прызнаць, што тут нашы партыйныя арганізацыі зрабілі вельмі мала. А між тым, сярод гэтых груп рабочых і паглядаецца вельмі слабое інтэрнацыянальнае выхаваньне. Партыйным арганізацыям трэба звярнуць асаблівую ўвагу на растлумачэньні пастаноў партыі, савецкай ўлады і прафсаюзаў на нацыянальнае. Неабходна ўзмацніць працу па зьбавленьні паміж сабою асобных нацыянальных груп рабочых прыватных прадпрыемстваў. Практыка арганізацыі інтэрнацыянальных вечароў, гурткаў аб антысамітызме, гурткаў і інш. павінны зважыцца сабе шырокае ўжываньне. У агульнай працы на класавым і інтэрнацыянальным выхаваньні рабочых прыватных прадпрыемстваў павінны быць выкарыстаны ўсе сродкі і магчымасьці — справа гэта не малаважная.

Рэвалюцыйны рух у Зах. Украіне перажывае дзёржэжкі, пераломныя хвіліны. Ён павінен перамагчы дробна-буржуазны нацыяналізм, які згубна адбіўся на толькі на развіцьці украінскіх рэвалюцыйных арганізацый, але таксама на дзёнь часовым кіраўніцтве КПЗУ, пхнуўшы яе на шлях расколу і контр-рэвалюцыі. Нацыяналістычны ўплыў дробна-буржуазных мас на рэвалюцыйны рух выявіўся са ўсёй сілай пасля фашыскага перавароту Пільсудзкага. У папярэдні перыяд ён ня быў так відавочны, бо дробна-буржуазныя масы ў Зах. Украіне арыентаваліся на Савецкую Украіну, супроць Імпэрыялістычнай Польшчы. Бо гэта была пара, калі украінскія землі былі абшарам да польскай каленізацыі і асадніцтва, калі масава зачыніліся украінскія школы. Пасля фашыскага перавароту ў гэтай сытуацыі адбылася грунтоўная перамена. Для Пільсудзкага, таксама, як і для міжнароднага імперыялізму, Зах. Украіна зьяўляецца апорным пунктам для вайны з СССР. Дзеля гэтага ён імкнецца заваяваць для сваёй антысавецкай палітыкі актыўныя украінскія элемэнты. Фундамантам польскай акупацыі і фашыскага панаваньня ў Зах. Украіне павінны быць ад гэтага пары ня толькі поль-

Румынскіх Баяр
Забарона зьезду нац-сял. партыі
ВЕНА, 10. На вэбстках у Бухарэсту, румынскі ўрад забараніў называць на 20-га красавіка зьезд нацыянальна-сялянскай партыі. На паседзьдзі парламанцкай Францыі ўрадавай партыі лібералаў прэм'ер Брат'яну заявіў, што ўрад ніякім чынам не дапусьціць, каб зьезд нацыянальна-сялянскае партыі адбыўся. „У крайнім выпадку, — па заяве Брат'яну, — ўрад можа дэзаўважыць зьезд у акія-небудзь дробным горадзе“.

Розум прыходзіць па шкодзе...
ВЕНА, 10. Нацыянальна-сялянскае партыя канчаткова паставіла алімпіаду ад узьезду ў офіцыйных сьвятках ваваньня, якія наладжваюцца ўрадам з прычына 10-годзьдзя „дзюльчэня“ Бэсарэбіі да Румыніі. У зьлісьце да бэсарэбскага краёвага камітэту нацыянальна-сялянскай партыі старшыня ЦК гэтай партыі Маніў гэтак піша пра матывы гэтай паставы: „Бэсарэбія ападываецца на свабоднае дэмакратычнае жыцьцё, але яна амукалася ў гэтых нальзях, і ў гэтым вінават ня румынскі народ, але існуючы зараз у Румыніі рэжым“.

Арызшы камуністы у Грэцыі
ВЕНА, 10. Грэкскі ўрад выдэ ўвад аб арызшы рэду камуністычных дэпутатаў парламанту. Частка дэпутатаў арызшталіся, рэшта схаваліся. Адрываюцца ў Грэцыі працягваюцца масавыя арызшы камуністы. Арызшталіся ўжо 95 чал. Урад мае намер стварыць грандыёзны працэс супроць камуністы.

За атрыманьне сьцягу
ПРАГА, 9. Праўдзеньне і рада часкага спажывецкага кааператыву ў Аўсцігу прыняў гэта да аказаньня „за сувязь з парожай чужаземнай дзяржавай“. Кааператыву абнавіваецца ў атрыманьні сьцягу ад савецкага спажывецкага кааператыву ў Гусе-Хрустальным.

Адозва французскае кампартыі
ПАРЫЖ, 10. Камуністычная партыя Францыі агаласіла перадвыбарную адозву, у якой заклікае савецкіх рабочых утварыць адзін фронт ня толькі на час выбараў, але і з мэтай абароны жыцьдзёных патрабаваньняў рабочых, барацьбы супроць рэпрэсій, супроць падгатоўкі вайны, у абарону СССР, супроць ураду нацыянальнага аднаўленьня і капіталістычнага рэжыму і да ўтвареньня рабоча-сялянскага ўраду.

Перадвыбарнае „рукапрывадзтва“ ў Францыі
ПАРЫЖ, 10. На перадвыбарным сходзе ў Бавіёры (прадмесьце Балфору Францыя) радыкальны дэпутат Мьеле выдэў па твары міністра грамадзкіх спраў Тардэ перад усьледчаму разьбіце пэніон з просьбай убудзіць справу супроць Мьеле.

РЭНЭГАТЫ ЎСЮДЫ
БІТЫ
Просяцца назад у Камінтэрн
БЭРЛІН, 9. Агэнцтва „Вольфа“ паведамляе: „На вядзеньне ў прускім ляндтагу адбыўся ўстаноўчы зьезд „Ленінбунду“ арганізацыі „левымі“ камуністы, выключаныя з кампартыі Нямеччыны. Было пастаноўлена высунуць уласныя кандыдатуры пры выбарах у рэйхстаг і ляндтаг, а таксама пры камунальных выбарах. Далей пастаноўлена звярнуцца да Выканнаму Камінтэрну з адкрытым лістом, у якім будзе прапанавана прыняць „Ленінбунд“ у Інтэрнацыянал, у якасьці спэцыяльнай арганізацыі. Калі прапанова гэтая будзе прынята, „Ленінбунд“ згодзен адмовіцца ад самастойнага ўдзелу ў надыбодзых выбарах і падтрымліваць нямецкую кампартыю“.

Пункарэ-вайна і Келэг-міратворцы
ПАРЫЖ, 10. Францускі друк агаласіла паведамленьне, у якім гаворыцца, што міністр замежных спраў ПІАЭШ Келэг асабіста падверзіў, што між Францыяй і Злучанымі Штатамі адбылася згода наводзіць прапановы Англіі, Нямеччыне, Італіі і Японіі аб меркаваньні пэніон аб шматбаковым угаворы, які абвясчае вайну, як сродак нацыянальнай палітыкі на законнаю

самі. Найбольш яркае адбіцьцё гэта знайшло ў пазыцыі, занятай павадзірамі „Сельбору“ *, а ў першую чаргу ў расколе, учыненым былым кіраўніцтвам КПЗУ. Да выбараў у сойм ішлі, як ужо вядома, два „Сельбору“. Раскол адбыўся некалькі месяцаў таму назад. Адна група была „Сельсаюз“ **) пачала ў перыяд фашызму выяўляць моцны нацыяналістычны тэндэнцы, якія знайшлі выраз у імкненьні падтрыманьня нацыянальнага адзінства ў сойме з яўнымі нацыяналістамі, у ўдзеле правадзіроў „Сельбору“ ва украінскім паркуўным зьездзе, а асабліва ў рэвалюцыйнае Казіцкага, накіраванай супроць „Масквы“ і нацыянальнай палітыкі КП(б)У. Гэты нацыяналістычны тэндэнцы ўзмоніў той факт, што другая група „Сельбору“, былой „Воля Народу“ **) не зразумела ў поўнай меры вялізнага рэвалюцыйнага значэньня нацыянальнай барацьбы. Калі адна-жа гэтая група адкрыта прызнала свае памылкі і стала на грунце аб'яднаньня „Сельбору“, то правадзіры былого „Сельсаюзу“ гэтак аб'яднае сабатавалі і сарвалі, ня спыняючыся нават перад апэляцыяй да галоўнай выбарчай камісіі, да яўных фашыстых, супроць „Сельбору“ лявіцы.

папыла з гэю нацыяналістычнаю хваляю, якую пусьціў у рух фалітэнтцы. Адгэтуль бязьліца выстаўленьне лезунгу зямлі з выкупам пацане, вызначанай сьлянямі, адгэтуль адсутнасьць усялякай крытыкі нацыяналістычнай палітыкі правадзіроў „Сельбору“, адгэтуль, урэшце, у красавіку мінулага году яўнае падрыманьне Шумскага. На IV зьездзе КПП і ва украінскай камісіі Камуністычнага Інтэрнацыяналу, былося кіраўніцтва КПЗУ фармальна прызнала свае памылкі. Але гэта было ня шчырае прызнаньне. Бо вось не прайшло нават некалькі месяцаў, як на VIII пленуме ЦК КПЗУ кіраўнікі партыі пачалі паварочваць да Шумскага і неспрадна пасля гэтага падрыхтоўваць раскол у партыі. Урэшце, у студзені гэтага году Інтэлігенцкая кіраўнічая група правяла гэты раскол, прымаючы на раскольніцкай нарадзе рэвалюцыйнае нацыянальнае пытаньні, накіраваную супроць КПП, КП(б)У і Камінтэрну, і ломячы арганізацыйную дысцыпліну. Такім чынам, нацыяналістычны паварот у дробна-буржуазных масах дасягнуў кіраўніцтва рэвалюцыйнага руху і такім спосабам фашыстаўская дыктатура часова захістала КПЗУ.

Удар, нанесены нацыяналізмам рэвалюцыйнаму руху, адкрывае вочы партыі і працоўным масам ня толькі Зах. Украіны, але і Зах. Беларусь на сучасны фашыстаўскі контр-рэвалюцыйны характар нацыяналізму. Рабочыя і сялянскія масы ўспяж бачаць у Савецкай Украіне і Беларусі ў СССР сваю сапраўдную бацькаўшчыну, а ў фашыстаўскай дыктатуры — прыгнатоўца, акупацыйнага ворага. Дзеля гэтага лезунг самавызначэньня Зах. Украіны і Зах. Беларусі аж да адарваньня і аб'яднаньня з Савецкай Украінай і Сав. Беларуссю рашуча дзеліць Іх у сучасны момант ад фашыстаў-

скага лагэру украінскай буржуазіі, кулацтва і верхавінных пластоў Інтэлігенцыі. Напераконт рэнэгатам, напераконт здрадніцкім правадзірам, які адбудоваюць адзінства рэвалюцыйнага руху, — адзінства, так неабходнае для барацьбы з фашыстаўскім урадам, з польскай акупацыяй, з ваяннымі падрыхтоўкамі супроць СССР. Адзін за другім аддзелы правіцы „Сельбору“ прымаюць пастаноўны аб аб'яднаньні „Сельбору“. А адначасна нарада КПЗУ, у якой прымалі ўдзел прадстаўнікі ўсіх акруг партыі і камсаюлу, аднагольна асудзіла Інтэлігенцкую групу раскольніцка, адкінула яе ад кіраўніцтва і заклікала, як паслугачоў фашызму і контр-рэвалюцыі. Распачынаецца новы важны перыяд у разьвіцьці КПЗУ і рэвалюцыйнага руху ў Зах. Украіне. Вольна ад нацыяналізму, зьвязаная з працоўнымі масамі гораду і вёскі. КПЗУ стане сапраўдным правадзіром рэвалюцыйнага руху і павядзе працоўныя масы Зах. Украіны да сапольнай барацьбы з пралетарыятам і сьлянямі ўсёй Польшчы і Зах. Беларусі за зямлю бяз выкупу, за самавызначэньне аж да адарваньня, за зваленьне фашыстаўскай дыктатуры, за рабоча-сялянскі ўрад.

Міжнародны нагрэс асьветнічаў пратэсту супроць недапушчэньня ў Нямеччыну савецкае дэлегацыі
БЭРЛІН, 10. У павядзеньне ў Лейпцыгу адкрыўся пэдагагічны кангрэс, скліканы міжнародным аб'яднаньнем іраўніцкаю асьветы. Пасля адкрыцьця кангрэсу, старшыня паведаміў, што дэлегацыя з СССР адсутнічае на кангрэсе таму, што чьоны дэлегацыі не атрымалі візы на ўезд у Нямеччыну, а старшыня вышэйшаму аб'яднаньню, што знаходзіцца ў Парыжы, Вэрнона атрымаў ад французскага ўраду загражаньня пашпарт толькі пры тэй умове, каб ён ня выступіў у Нямеччыне на якіх-небудзь мітынгах і маніфэстацыях. Кангрэс аднагольна ўхваліў рэвалюцыю, у якой пратэстуе супроць адмовы даць візу чьонам дэлегацыі з СССР.

Дамганьне нацыяналізацыі капальняў
ЛЭНДАН, 10. Зьезд незалежнай рабочай партыі ў Норвіч па пытаньні аб становішчы ў вугальнай прамысловасьці ўхваліў рэвалюцыю, у якой зьвертаў увагу грамадзкай думкі ва тое, што ўрад па-ранейшаму незалежна сьправіцца з крызісам у вугальнай прамысловасьці і падвяржае дамаганьне рабочага руху аб нацыяналізацыі яе. Зьезд мяркуе, што ў законнасьці аб нацыяналізацыі вугальнай прамысловасьці, які павінен быць паддадзены парламанту будучым урадам рабочай партыі, павінен быць артыкул, які-б вызначыў максімальную даўжыню рабочага дні ў 6 гадзін і артыкул, які-б гарантаваў дастатковую зарплату ўсім горнарабочым. У рэвалюцыйнае пэрыяду зьезд усуджае абавязкі адносна ўраду да беспрацоўных звыш мільёну мужчын і жанчын, і рашуча пратэстуе супроць дзікага фінансавага падатку.

У пятніцу, 13-IV г.г., а 6 гадз. увечары, у залі пасядзьдзеньняў ЦК КП(б)У — склікаецца нарада па пытаньнях —
ЛІТАРАТУРНАЙ, МАСТАЦКАЙ І ТЭАТРАЛЬНАЙ КРЫТЫКІ.
На нараду заклікаюцца наступныя таварышы:
Абрамчук, Савікевіч, Жыдуновіч, Шыпіла, Балікі, Ванасюскі, Чарот, Шуквіч, Трощыцкаў, Лімановіч, Аляксандравіч, Дудар, Мурашка, Давідовіч, Ашаровіч, Баратка, Куцэвіч, Некрашэвіч, Каваль, Табайніч, Кадзаль-сов, Шукайла, Якімовіч, Матусэў, Міхайлаў, М. Гольдберг, Кавалевіч, Вольскі, Аршавскі, Дунаеў, Адамовіч, Вазабрэніскі.
Сакратар ЦК КП(б)У ВАСІЛЕВІЧ.

*) УНДА — украінская нацыянальна-дэмакратычная арганізацыя, згодніцкая кулацка-буржуазная партыя ў Зах. Украіне.

**) „Сельсаюз“ і „Воля Народу“ — арганізацыі, з аб'яднаньня якіх паўстаў „Сельбор“.

*) „Сельбор“ — радыкальна-дэмакратычная сялянска-работніцкая арганізацыя.

У пятніцу, 13-IV, а 6 гадз. увечары ў памяшканьні клубу „САЎТАЦАЛ“ СЛУЖАЦЬ“ адбудзецца
агульна-горадзкая нарада старшынь ФЭМК
сувесна з старшынямі втварчых і эканамічч. камісій ФЭМК, на якой будзе абмеркавацца пытаньне аб зьмяніх зьвязаных адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў і ўдзел саюзу ў гэтай рабоце.
Прэзыдыум ЦКПСБ.

О 6 з.

Па Савецкім Саюзе

Пахаваньне А. А. Багда-нава

МАСКВА. 10-га красавіка адбылося пахаваньне Багданава. У будынку ін-стытуту пераліваньня ірвы, дзе стала труна з цэлым набожчыну, адбылася грамадзянская паніхіда.

Значэньне Багданава, як чалавек і барацьбіта, ахарактарызаваў у сваіх прамовах т.т. Фрычэ і Даўга. Тав. Сямашна гаварыў аб набожчыну, адбылася грамадзянская паніхіда.

У крэматырыю, перад спаленьнем цела, выступіў т. Луначарскі, які ў сваёй прамове падкрэсьліў значэньне Багданава, як аялынага рэвалюцыянера-барацьбіта.

Тав. Бухарын у сваім слове сказаў: «Кам-партыя на любіць ні сантымэнтальнасьці, ні кампрамісу. Тав. Багда-наў камоць парваў з нашай партыяй і заняўся другой дзейнасьцю. Тым ня менш, партыя на можа ня быць удзячнай Аляксандру Аляксандравічу за працу ў тыя часы, калі ён змагаўся ў яе радок, за яе ідэй. Мы — група членаў ЦК — прышлі ад імя партыі ўшанаваць чалавек, імя якога нельга мерыць звычайнымі маштабамі. У асобе Багда-нава з арны мыцця зьшоў адзін з найвялікшых людзей на шчыры сьвет розуму, па энцыклапэдычнасьці сваіх ведаў, па надзвычайнай сіле сваёй волі і энэргіі. Гэтыя яго якасьці прымушаюць нас схіліць перад ім свае сьцягі».

Па заканчэньні прамой цела Багда-нава было спалена.

Валікія савецкія пералёты

МАСКВА. 10. У блыжэйшым месці пачынаюцца вялікія савецкія пералёты 1928 г. У сярэдзіне чэрвеня абудзеньня зорны зьвэт самалётаў у Маскву з 9 пунктаў ўрапейскай часткі СССР. У першай палове ліпеня абудзеньня вялікі зорны пералёт у Маскву з шэрагу аэраў і аэрадрому. Адлет аэрадрому абудзеньца з 8 пунктаў. У жніўні абудзеньца новы зьвэт аэраў і аэрадрому — пераможніцаў на акру-жэньні аэраў і аэрадрому ў роўнае пунктах СССР.

Для ўідра-авіяцыі Аэравіяцыя СССР арганізуе групавы пералёт з Севаста-палю ў Ленінград на сьстэме рэк До-на і Волгі і злучачыцца каналу.

Потым у ліпені — жніўні арганізу-юцца чысьнікі транс-арктычны пералёт ўідра-самалётаў «Красны Сьвер» па маршруту ад Пятрапаўлюўску на Камчатцы да Ленінграду.

Тыражы пазын

МАСКВА. 11. Трэці тыраж пазынкі індустрыялізацыі абудзеньца 20 мая ў Дысрыпантроску.

Парадны пасэрыіны тыражы на-зікі ўмяшчэньня сьляхкога гаспадаркі ў БССР абудзеньца ў 2 пунктах.

Прыезд Танака ў СССР

УЛАДЗІВАСТОН. 11. Прыхаў дыр-ктар японска-савецкага таварыства зьбл-жэньня Танака. Мэта прыезду — азна-ўміцца з агульным становішчам іраю.

Кларэ Цэткін на нара-дзе тэкстыльшчыц

МАСКВА. 10-га красавіка адбылася нарада тэкстыльшчыц-заводчак закру-пачана 8-га ўсёсаюзнага пьозу рабоч-ых тэкстыльшчыц прамысловасьці. На-рада пачыналася зьвэт т. Арганізацый-най камітэту.

БЕДНАТА РАЗУМЕЕ ЗАДАЧЫ ПАРТЫІ (Аршанская акруга)

У паралку выкаляньня пастаноў апошніх зьездаў партыі аб ўзмац-неньні працы сярод беднаты Круп-скай райпартарганізацыяй бы-ла праведзена раённая канфэрэн-цыя груп беднаты. Навізна гэтай справы, небясьпека за цяжкую вы-магада ад райкому прыняць усё крокі да сваячасовага апавішчэнь-ня ўсіх беднакоў, якія павінны ўдзельнічаць у працы канфэрэн-цыі.

Канфэрэнцыя разлічвалася на 50 асоб. Зьявілася ж 40 чал., з іх 5 жывыя, членаў партыі і кам-самолу — 12.

Канфэрэнцыя праходзіла актыў-на: па дакладу задана 25 запі-сак і выказалася 9 чал.

Ва ўсіх выступленьнях адчува-лася бадзёрнасьць і ўхваленьне па-станоў партыі на неабходнае за-мацаваньне саюзу беднаты з сь-радаўкам. Бядняк Сьцяпкоўскі ў сваім выступленьні кажа: «Ядпер-улада клопаціцца аб бедняку і сь-радаўку, але межы і палоскі не даюць маглівасьці палымаць гас-падарку, трэба беднако аб'яднаць у калектыв і праць яго падмаць прадукцыйнасьць сельскай гаспа-даркі». Другі бядняк Сьцяпанаў кажа: «Калектывізацыя — галоўны шлях разьвіцьця бядняцкай гаспа-даркі, інакш кулак прымуць нас лізьвідаваць сваю гаспадарку».

Казалі на нарадзе бяднякі і аб момантах бюракратызму і пачу-ласьці асобных працаўнікоў наша-га савецкага апарату да беднаты. Нельга не падкрэсьліць, што Брупскі райком партыі за апошні год правёў вялікую практычную працу сярод беднаты, у выніку якой беднаты ў вёсцы зараз зьяў-ляецца герадаўкам у правядзеньні важнейшых кампаній: самаабла-даваньне, распаўсюджваньне сьлянскай пазынкі і інш.

Усяго зараз па раёне налічваец-ца 11 груп беднаты, якія аб'яд-наюць 114 чал. За гэты год арга-нізаваўна 7 с.-г. аб'яднаньняў, які-мі абхоплены 104 бяднякі. 4-мя сьпэцыяльнымі кааперацыйнымі аб-'яднаньнямі за год вызначаны фонд каапераваньня беднаты ў суме 2.440 руб. Праўда, скарыстана гэтага фонду пакуль што толькі 1.915 р., за які каапераваўна 449 бядняцкіх гаспадарак. 2-на с.-г. кааперацый-нымі аб'яднаньнямі за гэты час выдзелена 455 руб. у фонд каа-пераваньня беднаты. Ужо скарыс-тана 425 руб. і каапераваўна 128 гаспадарак.

Усяго каапераваўна бядняцкіх гас-падарак 75 проц. у той час, калі

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

ПЕРАБУДУЕМ ВЁСКУ

(Рэчыцкі р-н, Гомельскай акр.)

Раённы камітэт КП(б)У ў сака-віку месяцы правёў раённую нара-ду камуністых і камсамольцаў сель-скіх гаспадароў, якая разам з дру-гімі пытаньнямі абгаварыла спра-ву правядзеньня пасеўнай весна-вой кампаніі па раёне. У сваёй рэзалюцыі нарада сказала: «Усім камуністам і камсамольцам гаспа-дароў у першую чаргу ачысьціць насеньне сваіх гаспадароў і пры-няць меры да таго, каб асоб на ачысьціць насеньня прапаваў бесьпе-рабейна па максымальнай ачысьці-насьці беднаты і сьрадаўкам... Так, нарада адрэсьліла задачу кам-уністых гаспадароў у справе ачыс-ці насеньня».

У сувязі з тым, што некаторыя камуністы і камсамольцы ня пай-шчылі с.-г. крэдытны і сьпэцыяль-най кааперацыі, нарада сказала, што ў самы кароткі тэрмін каму-ністы і камсамольцы павінны стаць пайшчыкамі.

Абгаварывалася на нарадзе і пы-таньне аб арганізацыі ў раёне кал-лектывных гаспадарак. Удзельнікі ўхвалілі наміраць арганізацыі 4-х калектываў у вёсках Савецкае Дзюльва, Дзюлькі і Гарэнавічы і наставілі перад кожным камуністам і камсамольцам задачу ўваходзіць у гэты калектыв.

Перад кожнай парт'яцкай вёс-кай нарада наставіла задачу лепш і сьстэматычна пьраваць адзінчакмі

камуністамі гаспадарамі.

Выявілася на нарадзе, што ўро-вень як палітычны, так і культур-ны вясковых камуністых ня вусім дастатковы, таму нарада сказала: вясковых камуністых пасылаць на кароткатэрміновыя с.-г. курсы і паставіць задачу перад усімі вяско-вымі ячэйкамі, каб яны прасачылі і наладзілі справу з выпіскай кам-уністымі с.-гаспадарчай літарату-ры і сьлянскай газэт.

Нарада выказалася за тое, каб надалей практыкаваліся наравы кам-уністых у 5-6 месяцаў падраба-ня і азіні раз у паўтара — два ме-сяцы пры кожнай вясковай парт'яцкай.

А-сь.

ЯЧЭЙКІ Ў БАРАЦЬБЕ З РЭЛІГІЙНЫМ ДУРМАНОМ

Да апошняга часу нашы ячэйкі аб пытаньні пра барацьбу з рэлі-гійнымі забабонамі амаль што і ня думалі. Ва многіх плянах работы ячэек гэтае пытаньне не прадугле-джвалася. Чамусьці ячэйкі думалі, што справа барацьбы з рэлігійным дурманом гэта справа таварыства бязбожнікаў.

Толькі тыдні тры таму назад калі сьвяты вялікадзень былі ўжо на носе, нашы ячэйкі па ўласнай ініцы-ятыве раскальваліся і пачалі за-вальваць райкомы патрабаваньня-мі аб прысьліць дакладчынаў.

Партарганізатары, цэхарганіза-тары ў часе абедзёных перапынкаў сталі весці гутаркі на сьвятотчыны гэмы, растлумачваючы чыста-рэлі-гійную сутнасьць гэтых сьвят.

Амаль па ўсіх прадпрыемствах пераважнай большасьцю яўрэйскіх рабочых напярэдадні яўрэйскага

вялікадня намаджваліся антырэлі-гійныя вечары.

Дзякуючы тэму, што ячэйкі свая-часова ўзьніклі гэтае пытаньне, удалося дабіцца таго, што 98 проц. яўрэйскіх рабочых у дзень яўрэйс-кага вялікадня працавалі.

Зараз ідзе ўзмоцненая падрых-тоўка па прадпрыемствах з пьра-важнай кольнасьцю рабочых бела-русаў. Ставыцца даклады, пьра-дзядца гутаркі і многія рабочыя высюваюць прапанову аб тым, каб на другі дзень вялікадня праца-ваць, а замест гэтага сьвяткаваць панядзелак, 30-га красавіка. Такім чынам сьвяты 1-га мая будзь сьвят-кавацца ня толькі адзін дзень 1-га мая, але тры дні.

На гэтых сходках здараюцца і кур-эзы. Так, напрыклад, сярод рабо-чых вагонных майстэрняў Заход-няй чыгункі было ўхвалена сьвят-

каваць вялікадзень згодна кален-дара. Гэтая пастанова была ўхвале-на большасьцю... 7 галасоў. Трэба дадаць, што ў ліку галасаваўшых за сьвяткаваньне вялікадня было таксама чалавек 8 камсамольцаў і некаторыя партыйны.

У канчатковым ліку нам ня столькі вэжна, ці будзь рабочыя вагонных майстэрняў Заходняй чыгункі сьвят-каваць гэты дзень, або працэзавіць, але вэжна іншае — ян гэта кам-самольцы і партыйны маглі ўзьняць сваю руку і пьлесціцца ў хвасьце ў самай адсталай часткі рабочых да-нага прадпрыемства.

Гэта наводзіць нас таксама на думку, што антырэлігійную прапа-ганду трэба ўзмоцніць і весці яе ня толькі ва ўдарным парадку пер-ад сьвятамі, але ў пьлянавым па-радку ў штодзёнай працы.

А Б.

АБ ПРАЦЫ ГРУПА-ВЫХ АГІТАТАРАЎ (Кастрычнікавы раён, Менск)

У райарганізацыі КП(б)Б пьпер-ны мае сталы каар вылучаных групавых агітатараў, якія ў асноў-ным падабраны з больш вытрыманых і падрыхтаваных таварышоў. Голь-шая частка іх уступіла ў партыю да 1921 г. Колькасьць групагітатараў адпавядае наліччу цэхаў, аддзялень-няў на прадпрыемствах, напрыклад: у лепо налічваецца каля 20, у ва-гонных майстэрняў — 25, пуді — 6, гудэ — 6 і г. д.

Такім чынам, праз вылучаных агітатараў пьчэйкі маюць магчы-масьць сваячасова абслугоўваць больш-менш кампактныя масы ра-бочых па асобных цэхах і аддзя-леньнях.

Пры правядзеньні раду кампаній, як каллагаворна, папулярнасьць пастаноў XV зьезду, распаўсю-джваньне газэты «Зьвязда» і інш. (вэлікаліся наравы групагітатараў, на якіх абгаворывалася пытаньне аб практычным удзеле іх у гэты ці іншай рабоце.

Больш за ўсё агітатары пьра-вадзяць работу на прадпрыемствах у абедзёны перапынак, ленкутгох, пры адыходзе з работы, перад а-крыцьцём сходаў рабочых.

Калі разглядаць па якіх вы-таўшых больш за ўсё вьдзецца імі растлумачальная работа, то асера мытаўшчы на кампаніі шмат зада-ецца іх аб зарплате, міжнародным становішчы, аб рацыяналізацыі выт-ворчасьці і капітальным будаўніц-ве. У асноўным на ўсе запытаньні, дьліны адказы, адпавядаюць рабочых. Зараз наглядзецца большае навед-ваньне рабочымі адарытых сходаў ічэек і вытворчых нарад.

Адначасова з добрымі бакамі у працы групавых агітатараў вьсьць яшчэ рад і адмоўных. Да іх трэба аднесці такія моманты: амаль што не вьдзецца вучоў работы група-вых агітатараў, а праць іх і вучо-ту настрою і запатрабаваньняў рабочых. Галоўнейшыя з запытань-няў іх не запісваюцца і таму па част-ку іх не даюцца адказы. Частка агітатараў часамі слаба падрыхтоў-ваюцца па блгучых пытаньнях. Ячэйкамі радка склікаюцца наравы агітатараў па чарговых задачах.

Слаба яшчэ ўвэзана работа агі-татараў з агульнымі плянамі рабо-ты ічэек. Намочаемыя па плянах мерапрыемствы да ажыцьцяўленьня ня маюць параллельна ў рабоце агітатараў.

У будучым трэба больш зьвэр-нуць увагі з боку ічэек на кіраў-

Сацыяльна-куль-турнае будаўніцтва

Сацыяльна-культурнае будаў-тва на Беларусі мае асаблівае з-чэньне, калі прыняць пад ува-гу культурную адсталасьць і культурны ўзровень, які рухнуўшай «окраннай політыкай» партыі і эканамічнага заняпа Беларусі ў даваенны часы.

Прыступішы пьазьней іншэ саюзнаму рэспублік да мірнага будаўніцтва, БССР пачынае вьд-напружана разгортваць свая са-цыяльна-культурнае будаўніцтва, ад-спачатку мьчаводзі носіць характ-стыіх вьтворчы.

Але ўжо вельмі хутка, з 1925-году пачынаецца афармленьне і-тай стыхійнай творчасьці ў пь-навае сьстэматычнае будаўніцтва. Характэрна, што пьлянаваньне са-цыяльна-культурных пытаньняў БССР пачынаецца адначасова з а-рганізацыяй гэтае справы ў РСФ і шмат ралей, чым у іншых са-ных рэспубліках.

Паасобным плянам сацыяльна-культурнага будаўніцтва разгля-юцца ў Дзяржплана ўжо ў 1925-годзе, але, як самастойная справа пьлянаваньне сацыяльна-культурна-га будаўніцтва афармляецца з 1926-году.

Пастановай Дзяржплана БССР 19-IV—1926 г. арганізуецца асо-ная сацыяльна-культурная сьвэц-ная абхаваньне пытаньні асьвет-аховы здароўя, сацыяльнай а-блэсьпекі разам з сацыяльным стр-хаваньнем, пытаньні працы, спр-аву вьвучэньня вьтворчых сіл і вугкова — дасьледчыю справу вь-воку.

Разам з разгортваньнем пьляна-ва працы ў галіне сацыяльна-куль-турнага будаўніцтва ўстанавляецца ў большы погляд на гэтае будаўні-тва, як на самастойную частку пьлянаваньня народнай гаспадаркі культуры, якая мае свае асобныя мэты, аб'ём, метадалёгію пьля-ваньня. Спачатку, у перных кол-каснага пьшчэрньня сацыяльна-культурнай справы і ле стыхійна-га ўросту ўкараіўся погляд чы-ста фіскальны: пьляны разглядалі толькі як спосаб павалічэньня бю-жэтных асыгнаваньняў, як мьч-нічная частка фінпьяну і скла-ліся адпаведнымі народнымі кам-сарыятамі толькі пастолькі, ш-колькі гэта было патрэбна д-ўгрунтаваньня іх фінансавых з-явак.

Дзяржплан БССР ужо з сама-пачатку сваёй працы ў галіне пь-наваньня сацыяльна-культурнага будаўніцтва прыняў тую прычыню-вую ўстанаву, якая пьпер у-зьяўляецца агульнай: суарод пры-чыну вьзка-фіскальнага быў вь-стаўлены прычыны вьтворчы.

◆ ◆ ◆ Па Савецкай Беларусі ◆ ◆ ◆

Крытычывае становішча гуты Домбала ў Барысаве

Завод сьпэцыяльна працу з прычыны адсутнасьці сырку **БАРЫСАЎ**, 11 красавіка. (Па тэлеф. ад наш. кар.) Шкляная гута імя Домбала, якая налічвае каля 850 рабочых, знаходзіцца ў крытычным становішчы, з прычыны поўнай адсутнасьці сырку. Ня гледзячы на шэраг тэлеграф-ных запатрабаваньняў адміністрацыі заводу да Шклятрэсту БССР прыняць тэрміновыя меры па дастаўцы заводу сырку, трэст дагэтуль нічога не зрабіў у гэтых адносінах.

Праз дзень завод стане, дзаклучыць канчатковаму вы-даткаваньню ўсьлях сыровых рэсурцаў.

У апошнія дні завод скарыстоўваў замест сырку шкляны бой. З гэтае прычыны пагоршылася якасьць знач-на ўзрос процант бою гатовай прадукцыі і павялічыліся накладныя выдаткі.

Пачалася навігацыя

пажарная дружина

РАЗЬВІЦЬЦЕ ЭКСПАРТУ

З МАГІЛЕУШЧЫНЫ

Арганізацыя раду с.-г. вьтворчасьцяй

МАГІЛЕЎ. (Уласны кар.). Агр-выкаем прызнаў патрэбным у блыжэйшы час правесці рад мера-прыемстваў па арганізацыі друга-радных відаў экспарту.

З мэтай разьвіцьця бэкономнай сьвінагадоўлі, прызнана патрэбным у гэтым годзе арганізаваць у ад-нэй з савецкіх гаспадарак Ма-гілеўскага раёну завод па га-доўлі пьлянаных сьвіней для задалаваньня сьлянскай гаспа-

ПЕРАД ВЯСНОВАЙ СЯЎБОЙ

Ляпусы пасеўнай кампаніі

ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.). Адказна ўпоўнаважаныя апыканкомы, якія выйшлі на месцы, выкрылі ў асобных раёнах шмат недахопаў у правядзенні пасеўнай кампаніі.

Беларускае крэдытнае таварыства, Уварэвіцкага раёну, поўнасьцю не адсартавала насення ільну і пачало адпусьціць насельніцтву неачышчанае насенне.

Толькі потым яго спавяцілася, што на «паміліцы былі развязаныя ля тры мяшкі».

А Хойніцкае таварыства працічалася на крэдытах. Яшчэ 16 сакавіка акрэсьбілі павядамі таварыству, што разам з раней адпушчанымі крэдытамі раёну ўсяго асыгнавана 7.300 руб. Таварыства-ж да апошняга часу будавала ўсю сваю работу, базуючыся на крэдыце ў 4.200 руб. Аб тагоў-жа суме інфармавалі таварыства ўсе мясцовыя органы, якія праводзілі кампанію.

І ў выніку раён не загатоўваў насення для забеспячэння іх сямейства за налічым разрахунакам.

У раёне дзевяці Васілевіцкага крэдытнага таварыства можа быць сарваным план кааперавання беднаты з тае прычыны, што таварыства сваячасова ня ўлічыла патрабаваньсці валгасаў у пасеўным матар'яле.

Крэдыты на кантракцыю пасеўнага матар'ялу

9 красавіка Беларускі банк адкрыў крэдыты акругам на кантракцыю пасеўнага матар'ялу. На капошчыну адпушчана 75.000 руб., сара-

Як праходзіць ачыстка насення

На вестках, якія ёсць у НКЗ, кампанія па ачыстцы насення па Беларусі праходзіць вельмі слаба. Так, на 1-га красавіка па Менскай акрузе ачышчана 1.300 тон, або 36 проц. заданья, на Бабруйскай — 2.202 тony, або 28,2 проц., на Магілёўскай — 881 тony, або 41,8 проц. заданья, Віцебскай — 663, 23,5 проц., Полацкай — 1.205, 36,5 проц., Аршанскай — 1.269 тон, або 29,3 проц., Магілёўскай — 2.752 то-

слаба праходзіць тут і арганізацыя машынных таварыстваў. Цікава, што па вучоце крэдытнага таварыства лічылася адно машынае аб'яднаньне. Калі-ж да яго прыглядзеніся бліжэй, дык замест таварыства аказалася кулацкая гаспадарка.

У гэтым-жа крэдытным таварыстве крэдыты, адпушчаныя на машынізацыю вёскі, скарыстаны на куплю рабочае жывёлы.

З фонду беднаты старшыня таварыства адпусьціў на выкупку ў 150 руб. свайй сестры. Яна грошы ўлажыла ў крэдытнае т-ва, атрымліваючы на іх проценты.

Старшыня таварыства пасля гэтага быў зняты з працы.

У некаторых раёнах сел.-гасп. машыны слаба прасоўваюцца ў вёску.

Насельніцтва ня было шырока апавешчана аб умовах атрымання машыны ў крэдыт. І ў радзе раёнаў—на Уварэвіцкім, Хойніцкім і другіх утварыўся залеж машыны. Машыны ёсць у выстарчальнай колькасці, крэдыты для водпуску іх у растарміноўку таксама маюцца, а попыт з боку насельніцтва невялікі.

Ачыстка насеннага збожжа праходзіць здавальняюча. У большасці раёнаў ачышчана да 70 проц. колькасці насення, прадугледжанага планама. Ак.

дэлу—6.750 руб., дубін—22.500 руб., броварава ячмень—12.000 р. і на кантракцыю каранёплодаў—3.750 руб.

ны—82,4 проц., Гомельскай—2.796 тон—59,8 проц.

Усяго па Беларусі па плане трэба ачышчыць 34.082 тony. Усяго ачышчана 13.068 тон—38,3 проц. заданья. Зразумела, такі тэмп ачысткі насення нельга прызнаць здавальняючым. Невыстарчальны посьпех кампаніі па ачыстцы насення тлумачыцца неадрыхтаванасцю абозаў, невыстарчальна праведзенай аграімаічнай работай сарод сямейства.

Не на апошнім месцы (Смолявіцкі раён, Меншчына)

Камітэты сямейных таварыстваў свае ўласныя сродкі да веснавой сяўбы трыял, а Забалоцкім агры-

Каапераваньне 49.000 бядняцкіх гаспадарак

Белсельбанк выдзеліў на каапераваньне беднаты з свайх прыбыткаў 70.000 руб., акрэсьбілі банкам выдзелена 24.000 руб. і акрамя таго чакаюцца адлічэнні на тую-ж мэту з цэнтральнага с.-г. банку 40.000 р. Усяго такім чынам на каапераваньне беднаты будзе адпушчана 134.000 руб.

З гэтых сродкаў 26.000 руб. выдзяляюцца на каапераваньне беднаты ў вытворчыя віды кааперацыі, у якую будзе ўцягнута да 13.000 бядняцкіх гаспадарак. На астатнія сродкі будзе кааперавана ў крэдытных таварыствах 20.000 бядняцкіх гаспадарак. Акрамя таго на сродкі нізавой с.-г. кааперацыі будзе кааперавана да 16.000 гаспадарак.

Усяго па Беларусі будзе кааперавана сёлета да 49.000 бядняцкіх гаспадарак.

Больш увагі бядняцкім гаспадаркам

(Ратамскі сельсавет, Заслаўскага раёну)

Па нашым сельсавете падрыхтоўчал праца да веснавой сяўбы праводзіцца вельмі слаба.

Праўда, ёсць на тэрыторыі сельсавету некалькі сартовак, але яны прастойваюць у вёсках па тыдні, ці два. Ня глядзячы на тое, што сямейнае чысьціць насення, сельсавет, ці камітэт узаемадапамогі ня думае аб тым, каб даць сартоўку ў вёску, якая хоча ачысьціць сваё збожжа. Напрыклад, у вёсцы Тарасава, Ратамскага сельсавету, сартоўка прастала ўжо два тыдні, а збожжа нічо не чысьціць.

Такіх вывадкаў шмат. Акрамя таго трэба даць сямейнам насення да часу пасеўкампаніі, трэба яшчэ больш умацніць насенныя фонды ў насенных таварыствах і камітэтах узаемадапамогі.

Бядняк.

20 млн р. на мясцовую гаспадарку БССР

(З дакладу тав. Пятровіча ў прэзыдыюме Дзяржплану БССР)

Капітальныя затраты ў мінулым і бліжучым гадох у мясцовай гаспадарцы прынялі дэталізаваныя разьмеры.

Па мясцовай гаспадарцы ў 1926-27 годзе гэтыя затраты скла-лі 14,4 мільёнаў рублёў. На 1927-28 года кругамі прадугледжваюцца капітальныя затраты ў 20 мільёнаў рублёў (павялічэнне на 38,8 проц.). Найбольш высокі прырост капітальных затрат ідзе па лініі сельскай гаспадаркі, мясцовай прамысловасці і ўсёй намунальнай гаспадаркі.

У галіне агрыкультурных мерапрыемстваў (аграпункты, ватлячэбніцы і г. д.) у гэтым годзе мяркуецца выдаткаваць 696.000 р. супроць 535.000 руб. у 1926-27 годзе. На агнятрываць будаўніцтва вызначыцца сёлета 692.000 р. супроць 346.000 рублёў у мінулым годзе.

Па мясцовай прамысловасці ў затратах, што іраактуецца на 1927-28 год, вялікая месца займае пагэльда-сілікатная вытворчасць, на што мяркуецца адпусьціць 374.000 рублёў. Акрамя таго, ставіцца пытаньне аб пабудове цагельні ў Воршы. Даволі значныя ўлажэньні намечаны на лініі мэталарэацыі: рамонтна-механічныя майстэрні в ліцейнай у Воршы—на 42.000 руб. (працяг работ), па Менскім заводзе «Метал»—60.000 руб. (пабываць абсталяваньне і новае будаўніцтва) і г. д.

Наогул-жа на намунальную гаспадарку без жывёлвага будаўніцтва было затрачана ў 1926-27 годзе 3.769.000 рублёў. Сёлета намечваюцца затраты ў 5.752 тысячы рублёў.

Школьнае будаўніцтва за апошнія два гады прыняло шырокія разьмеры. У мінулым годзе на школьнае будаўніцтва затрачана 1.586.000 рублёў. Сёлета акругамі намечаны затраты ў 1.857.000 руб., з якіх на новае школьнае будаўніцтва — 1.356.000 рублёў, ці 73 проц.

ВЫНІКІ КАЛДАГАВОРНАЙ КАМПАНІІ

Пленум ЦСПСБ

Па дакладу т. Розіна аб выні-

Зьвернута ўвага нізавым праф-

ЯК КАЛДАГАВАРЫ ПРАВОДЗЯЦА У ЖЫЦЦЕ

Новы генэральны дагавор на Зах. чыгунцы

Што дае дагавор рабочым?

Новы дагавор на чыгунках значна паліпшае ўмовы працы рабочых.

Арганізаван фонд палепшаньня быту рабочых і служачых у 8 мільёнаў руб., за які якога будучы аздавальняцца культурныя і бытавыя запатрабаваньні чыгунчанаў.

Значна пашыраны нормы спэцвопраткі. У мінулым годзе было адпушчана на гэта 11 мільёнаў р., а ў гэтым годзе—18 мільёнаў руб. Калі ўстаноўленыя цэнтрам формы спэцвопраткі не адпавядаюць характару працы тых ці іншых груп рабочых, ці кліматычным умовам мясцовасці, адміністрацыйна-гаспадарчыя органы, па агодзе з саюзам і інспэцыяй працы, могуць змяніць формы спэцвопраткі.

Стаўкі 1-га разраду, па новым дагавары, вызначаны для рабочай сеткі ў 30 р. 80 к., для вучнёўскай—у 23 руб.

У новым гендагавары агаворана, што прыём на працу павінен рабіцца выключна праз пасрэдніцкія органы пры адзеле працы. Пераважным правам на прыём на працу карыстаюцца беспрацоўныя, звольненыя ў парадку рацыяналізацыі, ці часовага скарачэньня руху. Калі патраба рабочая сіла на часовых працах, мясцовыя органы Наркам. шляхоў зьносі павінны даваць працу калектывам беспрацоўных членаў саюзу.

Не даюць сваячасова зарплаты

У Капыскім раёне ёсць пэўны штат служачых, якія ўтрымліваюцца на мясцовым бюджэце. Да іх адносяцца: служачыя РВБ, настаўнікі, школьныя вартуныкі і інш. Зарплата ім выдаецца адзін раз у месяц, і то неармальна. Павінны атрымліваць зарплату 20-га кожнага месяца, а вось за сакавік яшчэ грошай ня выдалі.

Калі будучы грошы адзін алах ведае. Н. П.

Засталіся без дагавору

(Фабрыка «Чырвоная Бярэзіна») Здавалася-бы, рабочыя ватэрпаснага цэху зьяўляюцца часткай рабочага складу ўсёй фабрыкі. Але чамусьці з імі калдагавор не заключаны.

У часе заключэньня дагавору адміністрацыя казала, што ў студзені будучы пераносіцца варштаты ў іншыя памяшканьні, умовы работы могуць змяніцца, а трэба таму адкласці заключэньне дагавору.

Сваячасова на сходзе рабочых усёй фабрыкі было настаноўлена: не пазьней пачовы лютага заключыць дагавор на рабочых ватэрпаснага цэху.

Прайшоў люты, увесь сакавік, пачаўся красавік, а дагавору лічэ няма. Фабкоў мала кляпоціцца аб гэтым, а адміністрацыя гэта і на-

Рэформа зарплаты на абгаварэньне мас

(Станцыя Менск, МББ чыг.)

Нядаўна адбыўся агульны сход рабочых і служачых мясцоваму № 2 службы пучі. Быў заслухан даклад аб рэформе заробтнай платы. На сходзе прысутнічала выш 200 чалавек.

У дакладзе адзначана, што рэформа зарплаты мае мэтай падліпшэньне адсталых, ніжэйшых разрадаў, спрашчэньне сыстэмы зарплат, бо да рэформы існавала да 30-ці форм розных аплат.

Выступаўшыя ў спрэчках чыгунчаникі адзначалі, што рамонтныя рабочыя, якія працуюць за выхадным семаформам, атрымалі, згодна новай сыстэмы, меншыя разрады, чым рамонтныя рабочыя на станцыі. Пераведзены вартуныкі атрымалі трэці разрад, нараўні з рамонтнымі рабочымі, праца якіх фізічна больш цяжкая.

У пастанове па дакладу падкрэсьлена, што рэформа праведзена сваячасова і правільна, што яна зьнішчыць разрыў у заробтнай плаце паміж кваліфікаванымі і некваліфікаванымі рабочымі. Чыгунчаникі павінны прыняць усе меры да ўзьяньня прадукцывнасьці працы, што дасць магчымасьць у далейшым павялічыць зарплату. М.

„Дробязі“ культурнае працы

— У мінулым годзе па гупе імя Дамбала займаліся два беларускія гурткі. Каля 20 чалавек атрымалі пасведчальні аб пасьпяховым сьпевацкім курсе. Але... усе, хто займаўся ў мінулым годзе, ня маючы практыкі, забмілі, што ведаюць.

У новым гуртку запісвалася каля 40 чалавек, але дзвэр зьяўляюцца ня больш 5-ці.

З 1920 кніг у бібліятэцы толькі 159 беларускіх.

— На лесаводстве імя Рома Лявонскага ў вёсцы бібліятэка, але ў ёй вельмі мала кніг.

Бялетрыстыкі каля 80 кніг, рэшта—пазібрашур, якія рабочыя ня чытаюць.

Беларускіх кніг падвышчайна мала. Заўважым трэба пашырыць бібліятэку. Але ён скарыіцца на тое, што ЦЦ саюзу адпусьціла вельмі мала сродкаў.

— Клюб харчавоў імя Лазоўскага мае 133 беларускія кніжкі. Чытаюцца ім добра, нават адчуваюцца недахоп у Беларускай Бялетрыстыцы. Клубам вылісваюцца для чытальні ўсе газеты, якія выходзяць на беларускай мове. Газеты таксама адвотна чытаюцца на-

агурування у три дні на ачыстым насенні, якімі камітэты паставілі мэтай абслужыць як найбольш насельніцтва.

У сучасны момант ўсе набывае насенне камітэтамі размяркоўваецца сярод беднейшых членаў сялянскіх таварыстваў узаемадапамогі.

П. Асіпчык.

Адам (Томас), Яўлія (Тарас), Юдоўскі (ЦП дрэвапрацоўніцкай) і інш.

Паказвалі на тое, што рад цэнтральных камітэтаў саюзаў значна спэцыялізаваў у прысмычку матар'ялу на правядзеньні тарыфнае рэформы. Рабодзе перашкаджала адначасовае правядзеньне калдагаворнай кампаніі з тарыфнай рэформай. Невыстарчальна абхоплены новымі калдагаварамі работнікі бюджэтных устаноў. Менш вывадкі, калі некаторыя адміністрацыйныя органы адмовіліся падпісаць дагаворы па сьля вырашэньня ўсіх спрэчных пытанняў у органах Наркампрацы і ў канфліктным парадку (Наркамасьветы, ЦСУ і інш.).

Пленум запрапанаваў саюзам праводзіць сыстэматычную правэрку выкананьня гаспадарчымі органамі чынных калектыўных дагавораў і ўжыць рашучыя меры да поўнага іх правядзеньня ў жыцьцё.

З некаторых месц (Меншчына, Мазыршчына) паведамляюць, што кулакі зварачаліся аж да кулачных распраў з прыхільнікамі самаабкладаньня. Але...

Усе карэспандэнты пішучы, што імкненьне кулацтва пацярпець поўнае паражэньне. Сходы зрываюцца па некалькі раз, але зьбіраюцца зноў, і большасьцю бядняцкіх і сярэдняцкіх галасоў самаабкладаньне праходзіла. Бедната не спалохалася кулацкіх пагразаў. Амаль што ўсюды пастановы выносеюць.

Горш стаіць справа са зборам сродкаў—важнейшай задачай дня.

Па Магілёўскай акрузе паступіла пазачкаў па 9-ці раёнах каля 5.000 руб., павінна-ж было паступіць 500.000 р. Па Вабруйскай акрузе паступіла каля 15.000 руб., між тым Вабруйскай акруга павінна даць, калі судзіць па пастановах сходаў, 270.000 руб.

Значна лепш абстаіць справа ў Аршанскай і Мазырскай акругах. Мазырская акруга сабрала 92.000 руб., што зьяўляецца выкананьнем агульнай сумы ў разьмере 36,8 проц. На першым месцы ідзе Пятрыкоўскі раён, які спagnaў 76,2 проц. У Врубскім раёне, Аршанскай акругі, паступіла 65,92 проц. прынятай сумы. У Вагуньскім раёне вёска Віхра і пасёлак Зялёны Луг унеслі патрэбныя сумы поўнасьцю.

Кулакі, якім не удалося сарваць самаабкладаньне, усякімі мэрамі сабатауюць унёс патрэбных грошай.

У некаторых мясцох прыступілі да прымусявага спагнаваньня. Раа наставова вынесена, калі ласка—плаці!

У Дзюлаўскім сельсавеце, Талачынскага раёну, кулакі паслаі дэлегацыю ў ЦВК БССР з просьбай зьменшыць наложаную на іх суму.

Наогул, спагнаваньне сум самаабкладаньня павінна стаць важнейшай задачай усіх выгавных арганізацый. Належныя сумы трэба спагнаць поўнасьцю.

Б.

Прававыя нормы ў працу ў першую чаргу членаў прафсаюзаў і праз біржу працы, і павышэньне сваіх абавязкаў у галіне аховы працы і тэхнікі бяспечнасьці.

Пленум прызнаў таксама неабходным адмежаваць кампанію на перааключэньні дагавораў у тэрмінах ад перагляду расцэнак з тым, каб перагляд расцэнак не пасіў характару кампаніі.

Аб культурцы. Па дакладу т. Кулака аб культурцы выступіла 27 чалавек. У спрэчках было зазначана на неабходнасьць больш уцягнуць у клубы дарослых рабочых. Многія кіраўнікі клубоў невыстарчальна падрыхтаваны практычна і тэарэтычна для выдзеньня клубнай работы. Кіно-арганізацыі не даюць добрых зарцяў. Рабодзе фізкультурных гурткоў шкодаць адсутнасьць неабходных аб-

ведваюць, што кожнаму з іх рабіць. Вясплываюць работы прыводзіць да таго, што ў ачэйкі няма дысцыпліны. Гурткі вайсковых ведаюць хоці і існуюць, але ж наведваюцца слаба. Работа ў большай сваёй частцы носіць кампанейскі характар. За вімовы перыяд работа па валантэры праводзілася слаба. Так, напрыклад, у с.г. майстэрнях за тры летнія месяцы было ў цэры вывучана 2.780 патронаў, а за 6 месяцаў узялі толькі 20.

Есьць ухлі праводзіць асаваіхі-маўскую работу выключна сярод партыяцаў і камсамольцаў. Яг, напрыклад, на заводзе «Усход» з 102 беспартыйных рабочых толькі тры ўцягнулі ў Асаваіхі.

Нядобра абстаіць справа з выкаваньнем дырэктнаў акруговага савету. Атрымаўшы тую ці іншую паперку, пачынаюцца спрэчкі аб тым, каму выконваць тым ці іншым дырэктным акруговых саветаў.

З. Левін.

ШТО ПЕРАШКАДЖАЕ ВАЯНІЗАЦЫ

Шмат гаспадароў 2780 або 20

Аргатранспартнай Менакрсавету Асаваіхіму праведзена абследаваньне 5-ціх ячэек буйных прадпрыемстваў саюзу металістэх. Першае, што адчуваецца на гэтых прадпрыемствах, гэта тое, што асаваіхімаўская работа ня ўсюды адвольвавал. У адным месцы слабой, а ў другім мацней.

На некаторых прадпрыемствах, напрыклад «Эльво», «с.г. майстэрні» няма пачынаньня, дзе праводзіць стралбу. Знойдзены новыя формы масавай работы. На Эльвоце, дзе няма спецыяльнага пакоя для стралбы, парашылі праводзіць стралбу з драбінкаў у шахматна-шахачным пакоі. Гэтым самым прыцягваюць у практычную стралбу гульцоў у шахматы. У с.г. майстэрнях стралба праводзіцца ў абедзены пералынак. На заводзе «Метал» таврама.

Але-ж небач з гэтым ёсьць вялікія недахопы. Адсутнічаюць канкрэтныя пляны, члены бюро на

Вялікую прычынаю, што перашкаджае ў рабодзе на падрыхтоўцы працоўных да абароны—гэта паралелізм у рабодзе. Неабсяпэка наваду на Савецкі Саюз прывяла да таго, што за справу ваеннай падрыхтоўкі працоўных узяліся з вялікім энтузіязмам, абрама Асаваіхіму, прафсаюзам, палітасьветнымі ўстановамі, саветы фізкультуры і камсамол.

Усё гэта сьведчыць аб тым, што пералічаныя арганізацыі ўсёвядомілі важнасьць пытання абароны і жадаюць па меры магчымасьці ўдзельнічаць у яго вырашэньні.

Але ўсялякая справа, а тым больш такая важная, як абарона краіны, ня церпіць паралелізму, патрабуе аднаго гаспадара.

Усе арганізацыі ўкладваюць свае сродкі на справу абароны, а таму і імкнучы да таго, каб і кіраўніцтва гэтае работам ім памешала.

Прыкладна так абстаіць справа з вайсковай работай ў некаторых арганізацыях, якія ўзяліся самастойна, міма Асаваіхіму, за валантэрыю.

Ідучы сваім самастойным шляхам, укладваючы на гэту справу свае сродкі,—гэтыя арганізацыі, на маючы сталых плянаў і праграм, ня маючы падрыхтаваных кіраўнікоў, прыводзяць у большасьці вынідкаў свае гурткі да бяздзейнасьці.

Практыка работы настолькіна высоўвае неабходнасьць рашучага аб'яднаньня ўсіх пачынаючых у гэтай галіне. Мы не пасягаем на ініцыятыву аўтарытэтных арганізацый, якія так актыўна ўзяліся за справу ваянізацыі, але практыка работы дыктуе, што справа ваянізацыі працоўных павінна быць поўнасьцю перадаана адзінай, пасыл ваеннаду, арганізацыі—Асаваіхіму.

Б.

Пленум ухваліў лінію, узятую прэзыдыюмам ЦСПСВ у справе беларусізацыі прафсаюзнай культуры.

Запрапанавана фэааўмясцомам і прафарганам дабіцца ў бліжэйшы час павялічэньня падпіскі на беларускую перыядычную літаратуру (газеты і часопісы). Асабліва ўвага павінна быць удзелена вывучэньню беларускай мовы ўсім культурным і клубным актывам. Адначасова зусім невыстарчальную беларусізацыю культуры з боку раду саюзаў, якія аб'яднаюць у большасьці сваёй беларусаў (чыгуначнікі, хемікі, працаўнікі паперы і г. д.), пленум запрапанаваў гэтым саюзам зрабіць рашучы пералом у гэтым пытаньні, узараніючы белару ва ўсе формы сваёй культурна-масавай работы.

П. П.

Праца на ўсіх ас галінах.

Пленум ухваліў лінію, узятую прэзыдыюмам ЦСПСВ у справе беларусізацыі прафсаюзнай культуры.

Запрапанавана фэааўмясцомам і прафарганам дабіцца ў бліжэйшы час павялічэньня падпіскі на беларускую перыядычную літаратуру (газеты і часопісы). Асабліва ўвага павінна быць удзелена вывучэньню беларускай мовы ўсім культурным і клубным актывам. Адначасова зусім невыстарчальную беларусізацыю культуры з боку раду саюзаў, якія аб'яднаюць у большасьці сваёй беларусаў (чыгуначнікі, хемікі, працаўнікі паперы і г. д.), пленум запрапанаваў гэтым саюзам зрабіць рашучы пералом у гэтым пытаньні, узараніючы белару ва ўсе формы сваёй культурна-масавай работы.

П. П.

ПЛЯН СЬВЯТКАВАНЬНЯ 1-ГА МАЯ ПА МЕНСКОЙ АКТУЗЕ

1. Для падрыхтоўкі і правядзеньня сьвяткаў на ўсіх прадпрыемствах і ўстановах, пры фэааўмясцомам арганізацыя першамайскія камісіі з прадаўчыкаў партыйных, камсамольскіх, прафсаюнальных арганізацый, гаспадарча працаўнікі і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вясковых раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

У вёсках раёнах першамайскія камісіі арганізацыя пры РВК з прэстаўнікоў РК КП(б)Б, ЛКСМ, РВК, РК Правасьветы і Рабамжэсу, усіх відаў кааперацыі, КСУ і вайсковых часовай, размешчаных ў раёне. У вёсках арганізацыя такіх самага камісіі.

2) Падрыхтаваць да 1-га мая выпуск школ дарослых і лікувальных і гурткоў жамчмы.

3) Гурткам фізьывкаваньня падрыхтаваць выступленьні ў садзе „Прафітэры“ і клубах, масаніл гульні на вуліцах і г. д.

У вёсцы.

У вёсцы сьвятка павінна быць праведзена пад вулгом большай папулярнасьці міжнароднага становішча, прасэсу Беларускай Грамады, пытаньні аб разьбродзены і пагрозы ваіны, правэркі падрыхтаваць да рэсаво сьвэб. У сувязі з гэтым у падрыхтоўцы пярэнь неабходна высьветліць перад сьвяткаваньнем наступныя пытаньні: міжнароднага становішча, пашырэньне пасовай пашчы, нахотыўная гаспадарка, як адзінае мера да падняць сельскай гаспадаркі. Падрыхтаваць закладку пачэвальных сельгасп. участкаў.

Парадак сьвяткаваньня

Сьвяткам лічыцца аўторак 1-га мая. 1. 30-га ўвечары а 9 гадзіне камсамольскай арганізацыі разам з чырвоноармейскімі часовай ладзіць факельнае шэсьці па горадзе.

2. 30-га ўвечары вечары ў клубах.

3. 1-га мая раніцай на пляцы Перскай Камуны арганізацыя парад Чырвонай арміі; туды-ж прыбываюць члены Ураду, АВК, Менгасвету, рабочыя дэлегацы ад прадпрыемстваў і прафсаюзаў, якія аб'яраюцца раёнаў.

4. А 1-й гадзіне ладзіцца агульна-грамадзянская дэманстрацыя, куды раіцца ўнесці элемэнтны ўвесапільнага і карынальнага характару, масавыя пастапоўні, гармонікі, балазайкі, якія не патрабуюць затрат матар'яльных сродкаў.

5. А 7-й гадзіне ўвечары 1-га мая, адчынаюць сяду „Прафітэры“, масаніл гульні, караго, скокі, кіно і г. д.

6. 1-га мая а 8 гадзіне дармовыя сөөсы ў кіно і тэатрах для рабочых і іх сямей.

1-га мая ў вёсцы

1. 30 увечары ўрачыстае пасаджэньне ў раённых пратрах і вёсках партыйных, прафсаюнальных, камсамольскіх, грамадзкіх і савецкіх органаў.

2. Дыні 1-га мая лэманстрацыя ў раёнах і буйных вёсках. Адчынаюць культурных устаноў, заклада паказальных участкаў, выклада хат-чыталент і інш. мерапрыемстваў, арганізуюць на сродкі самаабкладаньня. Увечары спэтаклі, кіно, масаніл гульні (гармонікі, караго, скокі і г. д.).

Удзел дзяцей у сьвяткаваньні

Для дзяцей 1-га мая, а 11 гадз. рэнім гульні ў сьваіных садзе, з 2 годз. кіно-сэансы і тэатры для дзяцей.

ПАВАРОТ У ПРАЦЫ БДТ-2

Што рыхтуе тэатр

ГУТАРКА З ДЫРЭКТАРА ТЭАТРУ А. Я. НЕКРАШЭВІЧАМ

— БДТ2 зараз робіць паварот у сваёй працы. Асноўная задача — не распапоўваць студыйнага матар'ялу, а поўнае задавальненне патрабаванняў масавага глядача. Рэпертуар тэатру абнаўляецца новымі п'есамі.

У блэйшым часе будзе пастаўлена п'еса В. Лаўрэнава «Разлом» у перакладзе Я. Дыды. Гэтая п'еса в апазіцыю поспехам ставілася ў тэатры імя Вахтангава ў Маскве.

«Разлом» малюе падзеі Бастрычынскай рэвалюцыі на гістарычным кройсеры «Аврора», які выведзены ў п'есе пад назваю «Зара».

У пастаноўцы прымае ўдзел усеякае калектыву артыстаў. Пастаноўшчык — рэжысёр Маскоўскага дзяржаўнага тэатру Разанаў. Мастацкае афармленне зроблена мастаком Гольцам.

Да пастаноўкі п'есы на беларускай сцэне кампазітарам Палавінкіным напісана спецыяльная музыка. Наступная пастаноўка тэатру — п'еса Юр'іна «Калі снываюць неўні». Гэтую рол будзе ставіць рэжысёр Міцкевіч. П'еса ў вышуклых мастацкіх вобразах паказвае ўсе здарэнні і моманты сацыяльна-дэмакратычнага сённяшняга дня.

«Калі снываюць неўні» маюць паказаць яшчэ ў канцы гэтага сезону, у першай палове чэрвеня.

У сучасны момант тэатр вядзе пераварот у аўтарам вядомай п'есы «Рэйды гудуць» — пісьменьнікам Кіршонам, аб пастаноўцы яго п'есы ў БДТ2. Тэатр мяркуе паставіць гэтую п'есу таксама да пачатку новага сезону.

Акрамя пераваротных, тэатр рыхтуецца паставіць некалькі артыстна-нальных беларускіх п'ес. Частка іх ужо набыта тэатрам, частка яшчэ апрацоўваецца аўтарамі.

З таёй прычыны, што на беларускай сцэне яшчэ ня было вядомай пастаноўкі для дзяцей, — тэатр уключае ў сваю вытворчую праграму на наступны сезон дзве дзіцячыя п'есы.

Новыя пастаноўкі тэатру павінна ўбачыць маса. Менавіта на рабочую і сялянскую масу разлічваем мы сваю працу. Дзеля гэтага дырэктарыя мысліць узяць рашучы курс на абслугоўванне параважна арганізаванага глядача. Будзе вядома, як будзе паставіць для прафсаюзаў, студэнцтва і г. д.

Пры дапамозе ўсёй грамадзянскай, пры ўважлівых адносінах крытыкі і практычным удзеле пісьменьнікаў у працы БДТ2, наш тэатр справіцца з сваімі адказнымі вяртэннімі задачамі.

М Е Н С К

ПЕРАСЯЛЕНЬНЕ З ДАМОЎ, ЯКІЯ ПАДЛЯГАЮЦЬ ЗНОСУ

Утворана спецыяльная трыяма для ажыццяўлення пастаноў СНБ, звязаных з рэвізійнай прыватных дамоў на тэрыторыі пабудовы універсітэцкага гарадку, перасяленьня жыхароў з дамоў, якія падлягаюць зносу і г. д. Усяго будзе пераселена 70 сем'яў.

Уся кватэрная плошча, што вызваліцца і выцягнецца ў горадзе, браніруецца выключна для перасялення ў квартал універсітэцкага гарадку. Упоўнаваным на высяленьні і перасяленьні жыхароў вызначаны агул. кватэрным стадам тав. Дзьмітрыеў. Пачата выбарка камтас 30-ці проц. нормы плошчы. Картак, якая занята працоўным элементам.

Сравні аб высяленьні працоўнага элемента з гэтай плошчы ў тэрміновым парадку перадаюцца ў ўсуд. Загадчыкам дамамі заправа-

навана высвятляць, у якіх кватэрах магчыма зрабіць ушчыльненне і ўзяць гэтыя кватэры на вычот. У выпадку недахвату жыллявай плошчы камтасам вырашана сфармаваць для перасяляемых у якасці часовых памішканняў 30 проц. нормы камтасу ў закладжых дамоў і гаспадарствах. Памішканьне ад камтасу будзе прадастаўляцца выключна высяляемых членам сям'і і асабам, да іх прыроўненым.

Будуўнічы матар'ял, які будзе атрыманы ад разборкі камунальных дамоў перадаецца гандлёва-будаўнічаму трэсту і выволіцца ў Тучынку для пабудовы кватэр для рабочых цаглянаў.

Жыхары кварталу універсітэцкага гарадку пастаўлены ў вядомасць што не пазней 19 красавіка дамы, у якіх яны жывуць, будуць знесены.

На сесію ЦВК СССР

Т. т. Чарвякоў, Галадзе, Карлія, Хацкевіч і група ішых членаў і кандыдатаў ЦВК СССР выехалі на сесію сьвязнага ЦВК у Маскву. Тав. Галадзеа замяшчае наркам. асьветы т. Баціці.

Старшыня і скарбнік заўкому — растратчыкі

Старшыня і скарбнік крамлявога заводу імя Левіна ў Нова-Барысаве Юхавіч і Андрэў растратлі 369 руб. Апраца таго, яны незаконна выдаткавалі каля 600 руб. членскіх узносаў і прабілі шэраг падлогаў. Праздымні ўсебеларускага камітэту саюзу харчавікоў выключыў Юхавіча і Андрэва з саюзу. Справа аб іх перадаана ў пракуратуру.

За дзень

— **УСЕБЕЛАРУСКАЯ ФІНАНСАВАЯ НАРАДА.** 18 красавіка Наркамфінам склікаеца ўсебеларуская фінансавая нарада з удзелам усіх загадчыкаў акрфа і інспэктароў па сел.-гас. падатку.

— **НОВЫ ГАРАДЗКІ ТЭАТР.** у Дзержліні БССР унесены праект пабудовы ў г. Мазыры невяліка будынку для гарадскога тэатру. На гэту мэту з мясцовых сродкаў у бягучым сезоне адпуснаецца 40.000 руб.

— **ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫЯ ЖЭЛЯТЫННАГА ЗАВОДУ.** Электратэхнічны трэст заключыў дагавор з Белкуртрэстам на электрыфікацыю жэлятыннага заводу, які пачне будавацца ў гэтым годзе ў Менску. На заводзе будзе ўстаноўлены рад матараў агульнай моцы ў 150 конскіх сіл.

Здарэньні

Памаг у працэлецыяе мэбэльшчынаў. 10-га красавіка ўвечары выбухнуў пажар у працэлецыяе мэбэльшчынаў на Юр'іна-Завальнай вул. Агнём і вадой палавалі вярштаты, частка мэблі і г. д. Страты дасягаюць некалькіх тысяч руб. Прычына пажару — неасцярожнае абходжываньне агню.

На месцы злачынства. 10-га красавіка каля станцыі Менск МВБ чыг. пры спробе абакрасьці кватэру атрымалі два паліцэйскія владзеі.

Як паступаюць праякты

Тэхнічная нарада пры прамяслова-эканамічным кіраўніцтве ВСНБ разгледзела і зацьвердзіла 120 праектаў на розныя пабудовы. Усяго паступіла да 150 праектаў. Гэтымі днямі будзе закончаны разгляд усіх праектаў.

Зьніжэньне цені на цэгля

Наркамгандаль праварыў калькуляцыю камунальных трэстаў на цэглы, пры чым аказалася, што тысяча шт. цэгля на заводзе каштуе 29 руб.

На Бабруйскім камунальным трэсьце існавала цэна 30 руб. за тысячу шт. цэгля. Наркамгандаль зьнізіў цэну да 29 руб. 25 к. На Аршанскім камунальным трэсьце існавала цэна — 37 руб. за тысячу шт. цэгля. Устаноўлена Наркамгандлем цэна зьніжана да 33 руб., у Полацкім камунальным трэсьце 1000 шт. цэгля каштавала 36 руб., Наркамгандлем цэна зьніжана да 31 руб.

350.000 р. на кліюбнае будаўніцтва

Камісія пра ЦПСР разьмеркавала 350.000 руб., якія вызначаны СНБ на кліюбнае будаўніцтва ў гэтым годзе. Прадэўніком пацэры, зямлікам і харчавіком вызначана на 70.000 р., а металістам — 140.000 р.

Курортныя месцы для служачых

ЦК саюзу саўгандальскаму прадаставіў ЦП Беларусі 25 кармовых курортных месцаў. Апошнія разьмеркаваны па акругах. Менькай акруга атрымала 5 месцаў.

Дзержліўныя экзэмпны ў БДУ

З 25-га мая на мафкаву БДУ распачнуцца дзержліўныя экзэмпны для студэнтаў, якія канчаюць сьветла БДУ. Старшыня экзэмпнацыйнай камісіі прызначаны праф. Кроль.

КУЛЬТУРНЫЯ НАВІНЫ

Рэдкія матар'ялы аб паўстаньні 1863 г.

Гістарычная камісія польскаму сусьветнаму каталару гісторыі Беларускае мовы выдала цікавыя матар'ялы пад назвай «Беларускі рэвалюцыйны і контррэвалюцыйны друк у часе паўстаньня 1863 году».

Дакуманты па гэтым пытаньні да апошняга часу зусім ня былі вядомы, як, напрыклад, «Гутарка двух суселаў № 4».

Выданьне абхотзівае сабою матар'ялы пра рэвалюцыйную дзейнасьць Мураўёва на Беларусі, а на рэвалюцыйным друку можна праглядзець барацьбу чырвоных з белымі ў часе паўстаньня на Беларусі ў 1863 годзе.

Новыя дакуманты аб мінулым Беларусі

Польскаму ІБК здабыў у Ленінградзе вельмі каштоўныя гістарычныя да-

куманты і загады рускага ўраду, якія характарызуюць эвакуацыю ў Беларусі перад ваяцтвам яе арміяў Палавона.

Копіі ўсіх гэтых дакумантаў рэдкіх і цікавых дакумантаў засьвятлі і зараз вывучаюцца ІБК.

Навуковая экспэдыцыя ў м. Койданава

Гістарычная камісія супольна з архэалягічнай сьветла пазначыла навуковую экспэдыцыю ў м. Койданава. Мэта экспэдыцыі вывучэньне мясцовага замку літоўска-беларускага перыяду. Трэба ўзначаліць, што гэты замак у апошні час дэлякучым неасьведомленымі пасельніцтва разбураецца.

Вывучэньне берагоў сьвіслачы

Прадэўнік універсітэцкага праф. дэлякучага таварыства студэнтаў Шугаў і Удольска дасьведзьвае берагі ракі Сьвіслачы.

У школах сьвялянскай моладзі веснавыя канікулы будуць з 20 красавіка па 5 мая. Што-ж дзіцячы пачатковым сельскім школам, то ў іх веснавых канікулах ня будзе і заняткі там павінны скончыцца 1-га чэрвеня.

Навуковая рада пры Галоўнавуцы

Народны Камісарыят Асьветы зацьвердзіў склад навуковае рады пры Галоўнавуцы. У навуковую раду ўваходзіць па старшым Некрашэвіч, членамі — Лісоў, Сіпкоў, Гарыці Г., праф. Пічэта, Вальфон, Панкевіч, Гольтман з асамаю тав. Каранеўскім, Савіча і Бялугі.

Новыя пастаноўкі БДТ

20 красавіка БДТ

Драматургі, пісьменьнікі, журналісты, карэспандэнт, артысты і ўсе культурныя работнікі

У плянішчу, 13-га красавіка, у залой валаі клубу Карла Маркса (уваход з вуліцы Энгельса), склікаецца нарада па пытаньні «КАЛІ П'ЕСА ПАТРЭБНА ВЭСЦІ?».

На нараду запрашаюцца працоўныя Наркамасьветы, АПА ЦК і АПА ЦК(б)Б, АПА ЦК і АПА ДЛСМБ, Беларускае вядомае, Галоўна-мэбэльшчыны БССР, літаратурныя аб'яднаньні «Польна», «Маладыя», «Узвышчэньне», «Літаратурная Капана», Культаддзелу ЦСПСБ, Беларускае тэатру, Дзяржаўнага Вандруйнага Тэатру, драматургі БДУ, рабфакту, Беларускае Беларускае і іншых гаспадарчых устаноў і арганізацыяў.

Парсональна запрашаюцца таварышы: Уладзіслаў Галушок, Бусел, Сурко, Сьмелай, Ляжэвіч, Яманоўскі, Міцкевіч (ВДТ-2), Сямішчык, Абрамчук, Давідовіч, Сташэўскі, М. Гражыска, Цішка Гарыці, Якуб Кола, Кулапа, Зарэчкі, Тарот, Гурскі, Волскі, Дыла, Шахалевіч, Кайовіч, Халачок, Капаевіч, Кузьма Чорны, Пятрусь Гіебна, Ганна Вазіліцкая і ўсе жадаючыя.

Пачатак нарады а 7-й гадзіне ўвечары. ЦК АКСМ і рэдакцыя «Чырвоная Зямля».

15-ГАДОВАГА ІСНАВАНЬНЯ КАСАШЧАДНАСЬЦІ НА БЕЛАРУСІ

10. Ці апраўдаў сябе вопыт выдчы зарплаты праз ашчадкас?

Праз Галоўную Касу ў Менску, напрыклад, атрымліваюць зарплату на працягу ўжо каля 5 месяцаў да 10 буйных калектываў савецкіх устаноў (Калектыву ЦК КП(б)Б, НК РСБ, Велжылсаюз і інш.). Супрацоўнікі гэтых калектываў зусім задаволены гэтай сыстэмай. Па вядома сьмятаюць якіх таварышоў, якія ведаюць аб гэтай сыстэме атрыманьня зарплаты праз касу ашчаднасьці па сваім вопыце, ашчадкаса прынесла ім вялікую карысьць у тым сэнсе, што яны прывучылі сябе да ашчаднага выдаткаваньня свайго заробку і да таго, каб рабіць тыя ці іншыя мэтаня выберажэньні.

Трэба мець на ўвазе, што для таго, каб быць укладчыкам ашчадкасы, зусім не абавязкова мець грашовы зберажэньні. Трэба прывацца да таго каб ашчадна-кніжка стала бытным дакумантам кожнай сям'і рабочага і служачага. Кожны працоўны павінен вясці па ашчаднай кніжцы ўсе свае штодзённыя выдаткі і межа нават і нізкага яго заробку. Гэты пункт погляду і нізка зарплата працоўнага ня можа і не павінен служыць перашкодай таму каб трываць гэты заробак і касе ашчаднасьці і выдаткаваць яго паступова на свае патрэбы па ашчадкавіжцы.

11. Ролі фабзаўмясцомаў у адносінах арганізацыі выдчы зарплаты праз ашчадкас. Мясцома павінны ўзяць на сябе ініцыятыву ў гэтай справе. Трэба спачатку абмеркаваць гэты пытаньне на пасяджэньні мясцома, прапэсці раслумачэньне гэтага мерапрыемства сярод калектыву, а пасля паставіць пытаньне на агульным сходзе.

12. Ці правільны погляд імаюць ашчаднасьці нізавыя праф'ячэбкі павінны разглядаць па толькі з пункту погляду садайсёйчаны разьвіцьцю ашчаднай справы, але і як мерапрыемства эканамічнага і выхоўваючага парадку сярод рабочых і служачых.

13. Ашчадная каса дапамагае рабіць іставыя накупленьні. Апраца таго, што ашчадкаса прылучае рацыянальна выдаткаваць зарплату, яна яшчэ дапамагае таму, што застаюцца якія-цебудзь, хоць невялікія рэшткі і нізкага заробку. Шмат рублёў і дзесяткаў рублёў кожны з нас часта выдаткуе на венацэрбыны, падчас некарысныя, выдаткі, таё казі грошы знаходзяцца ў кішані. Зусім іншая справа, калі грошы ляжаць у ашчаднай касе і каб зрабіць той ці іншы выдаток, трэба зьвяртацца да ашчаднай кніжкі: тут німаволі падумаеш ці варта рабіць гэты выдаток.

К І Н О

„Ці сьмеем мы маўчаць“

(Кіно «Чырвоная Зорка»)

Ці вяртаецца доктор, калі да яго прыходзіць хворы на вэнэрычную хваробу, маўчаць, каб не вяртаць асаблівасьць, сьрод якога дзьве хворы, ад заравы? Гэтае пытаньне было прадметам спрэчак і раней, узята яно і кінаю доктор Фрыдманда «За закрытай дзьверю», лво забавалася і забавіцца на дыскусіях, яму прысьвечаны і дамы фільм «Ці сьмеем мы маўчаць», які зараз паказваецца ў кіно «Чырвоная Зорка».

Прапуе доктор са сваёй асьмэнтнай у лечэбнім на вэнэрычных хворобах, у яго б'еся ведаста, акая ў часам закахалася ў мастак-музіра. У п'яным выглядзе мастак Паўль са сваёй кампаніяй іпававае кабарэ, кае супрацьнае прастытутку, якую бярэ да сябе на валены, дама і бесьсьведома зражэвца вэнэрычнаю хворобам. Праз некаторы час мастак Паўль робіць вярчымі в блызой ввастай доктора, акая камае, каб на гэтых заручынах быў прысутны абавязкова доктор. Паўль ішо, каб заспраціць яго, і тут-жа сустракае тую врасытутку, а якую камае пазаваяся.

Доктар, бачачы, з кім мае справу Паўль, прымуша яго да агляду, з якога ввэлілася, што Паўль хворы, але доктор не сказаў ні слова аб гэтым яго будучай жонцы. Жывяць, жывуць, нараджаюцца дзеткіныя ў малодой парм.

Праз некалькі гадоў Паўль зноў пачынае распуснае жыцьцё. Дачка яго захварэла. Запрашаецца гэты самы доктор да яе і канстатуе спадчынную хваробу. Жонка таксама хворая — паражоны мозг, ад чаго яна трагічна памірае. Паўль просіць доктора вылучыць дачку, а сам б'ягавецца па сьветле. Зусім стары Паўль пападае зноў у свой родны горах і, убачыўшыся з докторам і дачкой, акая зусім ачуніла, але ня ведала, хто яе бачыць, памірае. Такія трагедыя гэтай малодой сьці падаецца ў фільме. Калі-б доктор папрэдаў сваю былую ввасту, а было-б нічога в таго, што вдарылася. Ці-ж мала было і сьцьдэных вынадаў? Зразумела, ня мала. Фільм гэты мае вялікую вартасць для ўсякага чалавека, бо ён навочна паказвае ўсе вынікі ад агіднейшай хваробы, якая шырока паширала ў грамадстве.

Мы шмат чытаем па гэтым пытаньні, шмат чуем ад дактараў, але такіх фільмаў, даючых ввгляднасьці, добрага ігра актараў, прыгожама афармленьня, азначна больш ушываюць на чалавека, чым убо ровам узятае. Да каі фільм б'язмоўна карысны, ён мае вялікае дэдыктычнае ввачоўнае. Афармлен фільм умеза. Ігра, асабліва Карлаа Вейда ў ролі мастака Паўля, дасканала.

Новыя электрастанцыі ў Беларусі

